

Ludwig Lazarus Zamenhof,

Сэрца, цішэй!

*tradukita de Людмила Сильнова*

Сэрца, цішэй! Не стукай так трывожна,  
Не выскачы, балеснае, з грудзей!

Так лёгка ўжо цябе стрымаша няможна.  
Сэрца, цішэй!

Сэрца, цішэй! Пасля нястомнай працы  
у перамогу верыцца лягчэй.

Даволі! супакойся ад біцца ты!  
Сэрца, цішэй!

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro Zamenhofo, \*1859-12-15 – †1917-04-14) en la Belorusan de Людмила Сильнова.*

Arg-129-905 (2009-11-05 15:39:09)

*Tiu ĉi traduko estas kopiita el la retejo <http://donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/Revvuoj/ckk/ckk9904.htm>.*

Ludwig Lazarus Zamenhof,

О моё сердце

*tradukita de Соломон Высоковский*

О моё сердце, не стучи тревожно,  
не вырывайся из моей груди!

Поверь, сдержаться больше невозможно.  
О моё сердце, погоди!

О моё сердце! Столько лет горенья...

Но разве не победа впереди?!

Довольно! Успокой своё биение!  
О моё сердце, погоди!

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro Zamenhofo, \*1859-12-15 – †1917-04-14) en Esperanton de Соломон Высоковский.*

Arg-129-904 (2008-04-28 10:15:24)

*Prenita el la retejo <http://miresperanto.narod.ru/tradukoj/zamenhof.htm>.*